

ЯК АРШАНСКІ РАЙКОМ САМ СЯБЕ ПАДПРАВІЎ

Надаўна ў Оршы закончыла сваю работу чацвёртая раённая партыйная канферэнцыя. На канферэнцыі слухаліся справаздачны даклад райкома (сакратар райкома тав. Соскін). Каб «не затруняць» дэлегатаў, бюро райкома падрыхтавала праякт рэзалюцыі па справаздачнаму дакладу. Канферэнцыя, аднак, не абмінула праблем і, адвернуўшы яго, тут-жа выпрацавала новую пастанову па справаздачнаму дакладу, даручыўшы райкому адрадавацца на ёй.

19 дзён аршанскі райком рэдагаваў пастанову. Камуністы нецярпліва чакалі сваёй рэзалюцыі. У друку з'явіліся матэрыялы, падрыхтаваныя агульнявацкай ле. Нарэшце райком атчаслівіў грамадзян раёна, перадаўшы рэзалюцыю ў рэдакцыю раённай газеты. 9 сакавіка рэзалюцыя паступіла ў друкарню газеты і ў 4 гадзіны для ёй была зана ў набор. У 7 гадзін вечара таго-ж дня рэдакцыя знаходзілася ў друкарні.

Нясеце рэзалюцыю, — пачуўся голас тав. Соскіна, — да прыкладу перапрабуйце. Дырэктар друкарні панёс граніч набранай рэзалюцыі ў райком для «перапрабоўкі». Доўга ці коротка перапрабавалася рэзалюцыя, словам, аршанцы ўбачылі яе, нарэшце, у друку. А ўбачыўшы змяніліся. І было чаму змяніліся. «Настанова» адрознівалася не толькі ад дакумента, прынятага канферэнцыяй, але і нават ад першага дакумента, пасланнага самім райкомам у рэдакцыю.

Прыглядзеўся, чытаў, да гэтых дакументаў і ты ўбачыш рэзультаты «лоўкай работы».

Вось некаторыя прыклады з прысланых у рэдакцыю раённай газеты дакументаў. Дакумент № 1. У пункце другім гэтага дакумента сказана:

«Разам з гэтым IV райпартканферэнцыя адзначае, як выключна недапушчальнае з'явіцца, наўнасьць самасупакоенасці ў партарганізацыі, элементы захлывання гаспадарчай работай, да канца не ўлічаны ўрокі, вынікаючы з правэркі і абмену партыйнага дакументаў, з працэсамі падрыхтавання і адрадавання дакладу, памылкі шпінэлі і дыверсантамі, падручнымі бандага Трыпцага».

Дакумент № 2. У гэтым дакуменце той-жа пункт «адрадавання» тав. Соскіна:

«Разам з гэтым IV райпартканферэнцыя адзначае, як выключна неда-

пушчальнае з'явіцца, наўнасьць пасля правэркі і абмену партыйнага дакументаў самасупакоенасці ў партарганізацыі. Усё яшчэ да канца не вынесены ўрокі, вынікаючы з правэркі і абмену партыйнага дакументаў».

Параванні характэрны. Райком не згадуе з тым абназначаннем, якое яму кінула раённая партыйная канферэнцыя. Па яго думцы, ўрокі, вынікаючы з працэсаў падрыхтавання і адрадавання дакладу, памылкі шпінэлі і дыверсантамі, падручнымі бандага Трыпцага».

Тав. Соскін унёс шмат направак у рэзалюцыю. Усе яны аднолькавыя і маюць адну наву: аслабіць крытыку райкома. Не будзем прыводзіць усё гэтыя напраўкі. Спішылі толькі на адной з іх.

Дакумент № 1. У гэтым дакуменце сказана:

«Канферэнцыя лічыць слабай сувязь кіруючага райпарткама з масамі працоўных».

Дакумент № 2. Той-жа пункт у гэтым, другім, дакуменце «перапрабаван» наступным чынам:

«Канферэнцыя лічыць недастатковай сувязь райпарткама з масамі працоўных».

І без каментарый відав, што мяккае ўжыванне раённай партыйнай канферэнцыі па адрасу райкома прынёс не па нутры кіруючым яго. Тав. Соскін вырашыў усёго толькі адно слова, а гэс, як быццам, артыкула з усім іншым. Удар ад сабе адрэзаў. У рэзалюцыю ўведзены паклёп на раённых партыяў. Але гэта, як відав, не краўля тав. Соскіна, які захлываўся «лоўкай работай».

Непраўдзіва, чаму тав. Соскін прапраў гэтую работу. Што гэта, палітычнае недамыслі, або сьведчае папіранне праўо партканферэнцыі?

А. Р.

пашчальнае з'явіцца, наўнасьць пасля правэркі і абмену партыйнага дакументаў самасупакоенасці ў партарганізацыі. Усё яшчэ да канца не вынесены ўрокі, вынікаючы з правэркі і абмену партыйнага дакументаў».

Параванні характэрны. Райком не згадуе з тым абназначаннем, якое яму кінула раённая партыйная канферэнцыя. Па яго думцы, ўрокі, вынікаючы з працэсаў падрыхтавання і адрадавання дакладу, памылкі шпінэлі і дыверсантамі, падручнымі бандага Трыпцага».

Тав. Соскін унёс шмат направак у рэзалюцыю. Усе яны аднолькавыя і маюць адну наву: аслабіць крытыку райкома. Не будзем прыводзіць усё гэтыя напраўкі. Спішылі толькі на адной з іх.

Дакумент № 1. У гэтым дакуменце сказана:

«Канферэнцыя лічыць слабай сувязь кіруючага райпарткама з масамі працоўных».

Дакумент № 2. Той-жа пункт у гэтым, другім, дакуменце «перапрабаван» наступным чынам:

«Канферэнцыя лічыць недастатковай сувязь райпарткама з масамі працоўных».

І без каментарый відав, што мяккае ўжыванне раёнай партыйнай канферэнцыі па адрасу райкома прынёс не па нутры кіруючым яго. Тав. Соскін вырашыў усёго толькі адно слова, а гэс, як быццам, артыкула з усім іншым. Удар ад сабе адрэзаў. У рэзалюцыю ўведзены паклёп на раённых партыяў. Але гэта, як відав, не краўля тав. Соскіна, які захлываўся «лоўкай работай».

Непраўдзіва, чаму тав. Соскін прапраў гэтую работу. Што гэта, палітычнае недамыслі, або сьведчае папіранне праўо партканферэнцыі?

А. Р.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА СТАХАНАЎЦАЎ— ПЕРАДАВІКОЎ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

Учора працягваліся выступленні дэлегатаў. Азім за другім выступілі стыханаўцы ўрадавага перадавікаў сельскай гаспадаркі. Выступаў дэлегат ад сельскай гаспадаркі стыханаўцаў тав. Абуховіч.

Намеснік старшыні калгаса «Перамога» Дрысенскага раёна тав. Абуховіч адзначыў дзяржаўную работу раённых арганізацый.

— У мінулым годзе, — гаворыць тав. Абуховіч, — я, будучы званяўца, абавязалася атрымаць з гектара 1.000 кілаграм пшэнаў. З гэтай работай я не справіўся, бо ні старшыня калгаса, ні бригадзір звалу не дапамагалі.

Далей тав. Абуховіч гаворыць, што і калгас не меў ніякай дапамогі. Кіраўнікоў раёна бачылі толькі тады, калі яны праяжджалі міма хат, а калі і спыніліся, то замест дапамогі давалі кагасінаў.

Дрэна ў раёне з вылучэннем жанчынаў да дзірочную работу. Тав. Абуховіч за тры месяцы сваёй работы не бачыў дапамогі, не чуў ніякіх нарад як трэба прапавана.

Старшыня Клясціцкага сельсавета Рагоскага раёна тав. Нікалаевка крытыкуе работу райа і МТС. Кіраўнікі гэтых арганізацый, — гаворыць яна, — усю работу з калгаснікамі праводзяць кабінетным парадкам, у калгасе бываюць радка і то празат.

— Хіба гэта дапамога ў рабоце, — гаворыць старшыня Стрыпцкага сельсавета Беняшэвіцкага раёна тав. Бавыль, — калі хто прыходзіць у раёны работнікаў, то толькі ў старшын запытае, як ідзе вываз гною і інш., а з калгаснікамі не лічыць патрэбных пагаворыць? Аг раёнага агронама калгасна сельсавета не атрымаўшы ніякіх парад, і раёна на гэта глядзіць, як на звячэйнае з'явішча.

Вось гаворыць званяўца Рыбакова Марыя з калгаса імя Чарвякова, Мясіскага раёна. Гэты раён — адзін з агронаўчых у БССР, знаходзіцца ў глыбокім прыравне, сутраў веснавую сеўбу не падрыхтаваны. Званяўца расказвае аб тым, што раёны арганізацыі райком КП(б)У (сакратар тав. Штэйнгарт), РВК (старшыня тав. Рай) і раймаддзель (агродчык тав. Кардовіч) не дапамагалі калгасам, бригадзірам і званяўцам, каб яны падрыхтаваліся да сеўбы.

— Аб нас у раёне забыліся, — кажа Рыбакова. — Ні райком, ні райваканком не працуюць з людзьмі, не кіруюць стыханаўцамі сельскай гаспадаркі. У гэтым прычына адставання раёна, кіраўнікі якое адрадаваліся ад калгасу, адрадаваліся ад нас.

5 год працуе бригадзірам калгаса імя Максіма Горькага Гомельскага раёна тав. Кавалева.

— Але за гэты час, — расказвае яна, — не бачыў я ў сваім калгасе раённых работнікаў, не гаворыць ўжо аб агронамах. Бригада не атрымавала ні дапамогі, ні кіраўніцтва. У выніку калгас слаба падрыхтаваўся да веснавых работ, не засяўляў насення, не вывёз на поле гной. І гэта з'явілася не трыбуна і раймаддзель, ні райваканком, ні райком партыі. Усе яны страхнуліся ў бок ад с'яб-б, пусцілі справу на самапёк.

Старшыня Шчырэйскага сельсавета Парыцкага раёна тав. Духоў гаворыць аб сабой рабоце с'яб аднаасобнікаў, што аб іх перад с'ябам забыліся.

— Калі звяртацца да загадкаў раймаддзеля з запатрабаваннем с'яб аднаасобнікаў, то ён адказвае: «Пакажы, а яны знойдуць». Толькі зараз аднаасобнікам дзедзён план с'яб. Да веснавых работ яны ішчэ не падрыхтаваліся. Паступаюць скаргі на няправільнае дзеянне



Знатыя стыханаўцы сельскай гаспадаркі БССР, дэлегаты уссебеларускай нарады перадавікоў урадзянасці. НА ЗДЫМКУ: (справа налева) тт. Барушоў і калгаса «Гомельскі пролетарыі» Лосеўскага раёна, Ганус з калгаса «Настрычын» Дрысенскага раёна і с'ябод калгаса «Дняпроўская комунa» Сіраноўскі ў зале пасяджэнняў уссебеларускай нарады перадавікоў сельскай гаспадаркі. Фото Я. Салавейчыка.

сельсаветаў у адносінах аднаасобнікаў. Палітычна-матэрыяла работа с'яб іх у Парыжскім раёне не праводзіцца.

Аб дрэнным кіраўніцтве падрыхтоўкай да с'яб расказваў у сваім выступленні старшыня калгаса «Трудавік» Дубровенскага раёна тав. Аўсеева.

Мы некалькі разоў з'яўляліся ў раймаддзель да загадкаў тав. Халадох за дапамогай у матэрыялах для пратування насення. Халадох і с'ябам не тоўа «Вялікі ў Оршу і там былі фармаліны», — заўважыў ён. Гэты прыклад сьведчыць аб поўнай бясплатнасці кіраўніцтва Дубровенскага раймаддзеля. У раёне не арганізаваны абмен насення. У калгасе «Трудавік» ёсць для кіраўніцтва абмену 130 цэнтнераў гатунковай шпаніцы. Калгас-ж не абмываюцца, а раймаддзель ад іх нічога не патрабуе.

— Лагоўская МТС, — кажа тав. Сянокевіч, — сутраў веснавыя работы не падрыхтаваны. Прыпылі інвентар, як плугі, бароны і інш, яшчэ не адрамантаваны. Частка іх парасціра на ўсіх калгас. МТС не мае сувязі з калгасамі, якія яны абслугоўваюць, не арганізуюць на месцы работу па большаўскаму правядзенню веснавой с'яб.

— У гэтым гаворыць многія дэлегаты. Яны з усёй сур'ёзнасцю крытыкуюць незасваляючую работу МТС і раймаддзеля. З выступлення старшыні калгаса «Перамога» Асейскага раёна тав. Доўга яшчэ раз відав, які раёны арганізацыі дрэнна кіруюць калгасамі. Ні раёна, ні Клясціцкі сельсавет не ведае, як яно калгас падрыхтаваўся да с'яб.

Участковы агронам у Сенненскага раёна тав. Фамічэва прад'явіла Наркомзему БССР тав. Бенюку рахунак — больш кіравалі спецыялістамі сельскай гаспадаркі.

— Як-жа Наркомзем, — пытаецца тав. Фамічэва, — дапамагае ў рабоце агронаў? Наркомзем кіруе нам толькі на перапрабаванне з намі сувязі. Мы патрабуем ад Наркомзема такой дапамогі ў рабоце, якой патрабуюць ад нас калгасы. Гаворачы аб с'ябаваротах, тав. Фамічэва

адзначае, што гэтым пытаннем не займаецца ні раймаддзель, ні Наркомзем БССР. С'ябаваротаў у раёне няма. Агронам раймаддзеля і МТС не ўздзець с'ябаваротаў, дамаюць іх там, дзе яны ўдзельны. У Сенненскім раёне няма ні адной хатка-лабараторыі. Наркомзем не дапамагае, а раймаддзель не займаецца гэтай важнейшай справай.

З прамовай выступіў нарком земляробства БССР тав. Бенек. Ён гаварыў таксама аб с'ябаваротах, рабоце агронаў, насенных участках, МТС і інш. Хоць тав. Бенек гаварыў аб крытыцы, што яна дапамагае выпраўляць недахопы, сам-жа не быў самакрытычным.

Чаму такія чахары з с'ябаваротамі? Нарком імякнеца глуміць гэта выдатнай агата на вечнае карыстанне аямлей. Даведзены планы с'ябаваротаў ў раёне астатлія ляжыць у раймаддзелях, калгасы аб іх не ведаюць. У 1937 годзе, як паведаміў тав. Бенек, будуць дзедзённы с'ябавароты да 2,5 тыс. калгасу, а астатнія павінны займацца ўдзяленнем іх самі. Краючыся вывазі мінеральнага ўгнаення, тав. Бенек заўважыў, што на заводны. А як Наркомзем кіраваў аб угнаеннях, аб гэтым дэлегаты не ведаюць.

Наркомзем БССР слаба займаецца пытаннем падрыхтоўкі да с'яб. Усё кіраўніцтва раёнамі і калгасамі памяншлі нацэнтральным кружкатарствам, не арганізавалі работы раймаддзеляў. Нарком тав. Бенек абмяшоў сваю незасваляючую работу маўчаннем. Ён гаварыў, што негэта дапуськаць на поле няспраўных трактараў, прычым факты шкваліцтва. А як Наркомзем БССР кіруе МТС і ў аслабівацы коўмі? Ці не з'яўляецца дрэнная падрыхтоўка МТС да с'ябам лінію Наркомзема?

На нарадзе выступіў таксама старшыня ЦК БССР тав. Чарвякоў, які адзначыў, што ў Мозырскай акрузе пачаліся палывыя работы, а калгасы да с'ябам не падрыхтаваліся. Тут ішчэ поўнасьцю не адрамантаваны інвентар, не вывезен гной, не аб-

адзначае, што гэтым пытаннем не займаецца ні раймаддзель, ні Наркомзем БССР. С'ябаваротаў у раёне няма. Агронам раймаддзеля і МТС не ўздзець с'ябаваротаў, дамаюць іх там, дзе яны ўдзельны. У Сенненскім раёне няма ні адной хатка-лабараторыі. Наркомзем не дапамагае, а раймаддзель не займаецца гэтай важнейшай справай.

З прамовай выступіў нарком земляробства БССР тав. Бенек. Ён гаварыў таксама аб с'ябаваротах, рабоце агронаў, насенных участках, МТС і інш. Хоць тав. Бенек гаварыў аб крытыцы, што яна дапамагае выпраўляць недахопы, сам-жа не быў самакрытычным.

Чаму такія чахары з с'ябаваротамі? Нарком імякнеца глуміць гэта выдатнай агата на вечнае карыстанне аямлей. Даведзены планы с'ябаваротаў ў раёне астатлія ляжыць у раймаддзелях, калгасы аб іх не ведаюць. У 1937 годзе, як паведаміў тав. Бенек, будуць дзедзённы с'ябавароты да 2,5 тыс. калгасу, а астатнія павінны займацца ўдзяленнем іх самі. Краючыся вывазі мінеральнага ўгнаення, тав. Бенек заўважыў, што на заводны. А як Наркомзем кіраваў аб угнаеннях, аб гэтым дэлегаты не ведаюць.

Наркомзем БССР слаба займаецца пытаннем падрыхтоўкі да с'яб. Усё кіраўніцтва раёнамі і калгасамі памяншлі нацэнтральным кружкатарствам, не арганізавалі работы раймаддзеляў. Нарком тав. Бенек абмяшоў сваю незасваляючую работу маўчаннем. Ён гаварыў, што негэта дапуськаць на поле няспраўных трактараў, прычым факты шкваліцтва. А як Наркомзем БССР кіруе МТС і ў аслабівацы коўмі? Ці не з'яўляецца дрэнная падрыхтоўка МТС да с'ябам лінію Наркомзема?

На нарадзе выступіў таксама старшыня ЦК БССР тав. Чарвякоў, які адзначыў, што ў Мозырскай акрузе пачаліся палывыя работы, а калгасы да с'ябам не падрыхтаваліся. Тут ішчэ поўнасьцю не адрамантаваны інвентар, не вывезен гной, не аб-

адзначае, што гэтым пытаннем не займаецца ні раймаддзель, ні Наркомзем БССР. С'ябаваротаў у раёне няма. Агронам раймаддзеля і МТС не ўздзець с'ябаваротаў, дамаюць іх там, дзе яны ўдзельны. У Сенненскім раёне няма ні адной хатка-лабараторыі. Наркомзем не дапамагае, а раймаддзель не займаецца гэтай важнейшай справай.

З прамовай выступіў нарком земляробства БССР тав. Бенек. Ён гаварыў таксама аб с'ябаваротах, рабоце агронаў, насенных участках, МТС і інш. Хоць тав. Бенек гаварыў аб крытыцы, што яна дапамагае выпраўляць недахопы, сам-жа не быў самакрытычным.

Чаму такія чахары з с'ябаваротамі? Нарком імякнеца глуміць гэта выдатнай агата на вечнае карыстанне аямлей. Даведзены планы с'ябаваротаў ў раёне астатлія ляжыць у раймаддзелях, калгасы аб іх не ведаюць. У 1937 годзе, як паведаміў тав. Бенек, будуць дзедзённы с'ябавароты да 2,5 тыс. калгасу, а астатнія павінны займацца ўдзяленнем іх самі. Краючыся вывазі мінеральнага ўгнаення, тав. Бенек заўважыў, што на заводны. А як Наркомзем кіраваў аб угнаеннях, аб гэтым дэлегаты не ведаюць.

Наркомзем БССР слаба займаецца пытаннем падрыхтоўкі да с'яб. Усё кіраўніцтва раёнамі і калгасамі памяншлі нацэнтральным кружкатарствам, не арганізавалі работы раймаддзеляў. Нарком тав. Бенек абмяшоў сваю незасваляючую работу маўчаннем. Ён гаварыў, што негэта дапуськаць на поле няспраўных трактараў, прычым факты шкваліцтва. А як Наркомзем БССР кіруе МТС і ў аслабівацы коўмі? Ці не з'яўляецца дрэнная падрыхтоўка МТС да с'ябам лінію Наркомзема?

На нарадзе выступіў таксама старшыня ЦК БССР тав. Чарвякоў, які адзначыў, што ў Мозырскай акрузе пачаліся палывыя работы, а калгасы да с'ябам не падрыхтаваліся. Тут ішчэ поўнасьцю не адрамантаваны інвентар, не вывезен гной, не аб-

ГАЛОЎНЫЯ ПЫТАННІ АБЫХОДЗЯЦЬ

Надзвычайна нізкім узроўнем і адсутнасцю сапраўднай крытыкі характэрныя спрэчкі па справаздачы парткома, якія адбываліся 1 красавіка ў партарганізацыі менскага горавета. Крытыкавалі, галоўным чынам, радыялы камуністаў па асобных практычных пытаннях іх работы. За гэта многа ўвагі ў спрэчках было аддана пытанню работы штаба мясцовай супроп-лаветранай абароны.

Дзённым было выступленне тав. Жуковіча. Гэта фактычна была чарговая пажанная прамова («Мы, як належыць, не працуем», «гаворыць адарваны ад мас», «мы не выхоўваем апарат» і т. д.). Хоць ён не каляў разоў спасылся на раённы Пленум ЦК ВКП(б), на прамову таварыша Сталіна і яго заключнае слова, аднак, не відав было, каб тав. Жуковіч апраўдаў на сутнасці гэтыя гістарычныя дакументы. Імяна з гэты прычыны тав. Жуковічу не было чаго расказаць сколу аб тым, што ён практычна ўжо зрабіў для карэннага палепшэння работы горавета.

Між іншым і тав. Жуковіч і ўсім астатнім удзельнікам гэта відома, што ў апарате горавета існуюць такія з'явішчы, як пахаліцтва, сямействасць, угодніцтва, ёсць факты прытульчана пільнасці. Аднак, у спрэчках гэтыя важныя пытанні амаль не згадваюцца.

Тав. Кузняцова (загадчык гарана), выступіўшы ў канцы сколу, з усім с'ябаваротаў выказаўся ў сваёй прамове абурэнне па зместу спрэчак, у якіх абыходзіцца маўчаннем істотнымі недахопамі і буйнейшымі памылкамі работы партыйнай арганізацыі. Факт замоўчвання ў дакладзе сакратара парткома тав. Сакольчыка асобных б'якоў работы некаторых кіруючых работнікаў горавета, у прыватнасці тав. Жуковіча (аб чым было запісана ў справаздачы парткома, запержанай на яго пасяджэнні), сьведчыць аб тым, як у партарганізацыі горавета дрэнна абстаіць справа з крытыкай і самакрытыкай.

А. Л. ЛЕБЕДЗЕЎ.

Шкодныя тэндэнцыі ў рабоце Дзяржплана БССР

Ішчэ зусім надаўна ў Дзяржплане БССР арухвала баня ворагаў народу — трапкісты і шанды на чале з старшынёй Дзяржплана аброэспсам Трыпцага Галендай. Прыкраваліся партыйнымі білетамі, іны скарывалі палітычную бестурботнасць некаторых кіруючых работнікаў рэспублікі і прабавалі на самым аказанні ўдзельнічаць у іх руках аказалася паліраванне важнейшых галін народнай гаспадаркі БССР. Начальнікамі буйнейшых аддзелаў: зноўнага плана, таварыбароту прапавалі махровыя трапкісты Чулоўскі і Лейба, аддзела капітальнага будаўніцтва, прамысловасці і энергетыкі ўначальвалі напэды Астапонаў і Валасевіч.

Пянада нашкодзілі народнай гаспадарцы гэтыя ворагі. Усімімі метамі яны зрывалі капітальнае будаўніцтва, распылялі срэды, амірвалі капітальнаўкладанні, скрывалі сапраўдную магутнасць фабрык і заводаў. Асобныя прапрыемствы будавалі на яна шкодніцкіх планах. Развіццё прамысловасці на мясцовай справіне ўскладж тэрамізася.

Усё гэта контррэвалюцыйная зграя ворагаў, намагаючы яшчэ быць накіраванымі на з'яву індустрыялізацыі БССР, на аслабленне іх магутнасці, была выкрыта партыяй і выгнана з Дзяржплана.

Новае кіраўніцтва Дзяржплана не зрабіла сур'ёзных ураваў з шкодніцкай контррэвалюцыйнай з'яўшасці трапкістаў — яно не навало большавіцкага парадку ў падпарадкаванай народнай гаспадарцы БССР.

Нывышадкова, што гандыныя планаванія па раду галін народнай гаспадаркі і зараз нагадваюць ва многім шкодніцкае планаванне. Іны, гэты тэндэнцыі, накіраваны на з'яву своеасавага выканання плана капітальнага будаўніцтва, на стварэнне разрыву паміж аб'ёмам капітальнага будаўніцтва і развіццём прамысловасці будаўніцтва — гэтыя неабходна ўмовы для выканання плана капітальных работ. І шпер у Дзяржплане не выкаранена шкодніцкая практыка распылення срэды на мноства аб'ектаў, замест канцэнтрава-

іх на рашаючых, важнейшых. Развіццё галін прамысловасці, працуючых на мясцовай справіне, па-рапейнаму тармозіцца.

Па пастанове Саўпаркома СССР ад 11 лютага 1936 года заплававана будаўніцтва двух цэхав на сухому прасаванні цеглы. Пус іх у эксплаатацыю вызначана — першы квартал 1937 года. Для рашэння гэтага галіна прамысловасці гэтыя цэхі маюць выключна важнае значэнне. Іны каля магчымае арганізавалі круглагадовую вытворчасць цеглы, паліпшаць яе якасць, поўнасьцю механізуюць працэс вытворчасці. Не выконваць паставаны ЦК СССР неабходна, таму ў Дзяржплане робяць інакш. Будаўніцтва цэхав, як і прадуманы іх (4.600 тыс. штук цеглы), уключна ў план, заводам-настаўшчыкам зрабелі завал на абсталяванне, але... грошкі для іх набылі не заплававаны. У выніку, капітальнае абсталяванне на 2,5 міль. руб. ляжыць ужо доўгі час на станцыях Маті-леў, Баруіскі, Менск і грэстам не выклянціцца. Па пачэльні № 2 заплававана пашырэнне гофнаскай печы, якая павінна ўжо ў гэтым сезоне даць 2.300 тыс. паг. лі. Імяты не адшучаны.

Нават у тых выпадках, калі срэды на будаўніцтва заплававаны, яны размяроўваліся па тэрыях такім чынам, што выключна магчымыя своеасавае выканання будаўнічых работ і поўнага эфектыўнага выкарыстання адшучаных лімітаў. У 1936 г. з ашучаных трэсту б'якоў будаўніцтва 8.921 тыс. руб. на і квартал было вызначана толькі 18 проп. халд гэты квартал з'яўляецца рашаючым ў выкананні ўсяго галавога задання. С'ябта паўтараецца зноў-такі мінулагадзя практыка.

У плане капітальнаўкладанняў на 1937 г. запрактавана будаўніцтва двух заводаў нетраонавай вытворчасці з пускам іх у эксплаатацыю ў IV квартале. Для таго, каб сарвалі своеасавае ўздзеянне ў эксплаатацыю гэтых аб'ектаў у Дзяржплане зноў заплававаны ў два разы дзешую супроп фактычнай капітальнасці суму. Праектаў і капітальнасці Дзярж-

ці патрэбны тут лішнія доказы, што людзі, якія займаюцца такім, з дазволу сказаць «сплававаннем», творыць работу класавых ворагаў?

Хітра і ўмела дзейнічае вораг у аддзеле матэрыяльных фондаў. Тут як-бы «спянаўцаў забываюць» запланаваны матэрыялы і абсталяванні на адказнае будаўніцтва, а то і проста не дабываюцца атрыманні неабходных фондаў.

Па плану 1937 г. запрактавана на будаўніцтва разліжных дамоў і іслаў 13.950 тыс. руб., на дзіцячыя сады — 6.800 тыс. руб. Відзочна, што першыя аб'екты патрабуюць матэрыялаў і дзэра больш. Аднак і матэрыяльных фондаў (наачальнік Карлашэнка) «сплавававу» кірав паадворт. Так, крэдзіта лееу меркавалася адшучыць разліжных дамам 5.000 кубаметраў, а дзіцячыя сады — 6.800, пачэнуты аднавіцца 1.930 тон і 2.300, катанкі аднавіцца 20 тон і 42. Да чаго гэта магло прывесці — зусім ясна. Аднак у Дзяржплане гэта ўспрынялі як простую тэхнічную памылку(?)!

Менскаму падпаракова ішчэ ў мінулым годзе заплававаны 2 цэнтрабеліныя насосы. Іны даўно атрыманні, але аказалася, што Карлашэнка «сплавававу» закарвал адначасова матэрыялы для іх. Рэзультаты такога «сплававання» вельмі добра адчуваюць працоўныя Менска. Гораз штодзённа недастатковае 245 тысяч атраўвалі.

Калі павярхоўна прыглядзецца да плаціравання гарадской гаспадаркі, жыллёв-га і коммунальнага будаўніцтва, то скла-ваецца ўражанне поўнага парадку на гэтым участку. Аднак, варта толькі глыбей азнаёміцца з гэтым пытаннем, і маюцца аказанія даволі неспрыяльным.

Дзяржплан не можа не ведаць аб тым, колькі работных і служачых Менска і Віцебска штодзённа спазнаюцца на работу з-за дрэннай работы трамвая. У Гомелі, Рагніш, Барысаве і інш. гарадах работныя вымушаны хадзіць па 4—5 кіламетраў пешшу на работу з-за адсутнасці дастатковай колькасці аўтобусаў. Што да ўсяго гэтага Дзяржплану? Тут існуе своеасаблівая «тэорыя» аб амірваным трамвая, як срэдка тэрамізася транспарту і што будучае належыць аўтаранспарту. Магчыма, Дзяржплан прыняў адвадзены

заходы для пашаўнення аўтарна значна-лі колькасцю машынаў? Не. Аб гэтым сьведчыць факт, што ў I квартале на атраўны Дзяржплана на ўсё рэспубліку атрымані толькі... 5 аўтобусаў.

У 1932 г. кіраўніцтва Наргасуліку БССР праводзіла перліс коммунальных прапрыемстваў, у тым ліку і ланіў. Па гэтым «перлісу» выйшла, што Менск, Гомель, Віцебск, Магілёў, Баруіск і інш. гарады рэспублікі перанасычаны ланіў. Замест сапраўдных 2449 месцаў па 10 гарадах рэспублікі, «налічана» 3996. Та-лі-ж «улік» умярэннасці правесці і ў 1935 годзе. Гэта гучыць парадаскальня, аднак яно не перанакладзе Дзяржплану кіравацца пры складанні планаў дзённымі шкваліцтва ўліку. Ішчэ зусім апраўдзе, чаму ў гарадах і ў першую чаргу ў Менску з года ў год адкладваюць пабудову новых ланіў.

Вырашанне важнейшых пытанняў на-роднагадзядарчачага плана, разгляд праектаў і капітальнасці ў Дзяржплане прапавіваецца месцамі. Праблема арганізацыі вытворчасці керамічных туб на базе дзеш-скіх глін мармушча з 1934 г. Пытанне аб регуляванні стокаў вярхоў ракі Свіслач разглядаецца з 1932 г. Начальнік коммунальна-жыллёвага аддзела Дзяржплана тав. Піньскі 2 месяцы віраваў праект гомельскай каналізацыі. Да гэтага часу яшчэ няма праекта станцыі біагазаты ў Менску. Прапавіваецца тагожа важнейшага праекта як пераход нап'яўчых п'ячы на тар-фяны апал цягнечэ ўжо 7 месцаў.

Адным з асобных абавязкаў Дзярж-плана з'яўляецца сістэматычная праверка выканання ім-жа складзеных планаў. Аднак работнікі Дзяржплана па-своёму разу-меюць свае функцыі. Замест правэркі яны рэгіструюць факт з'яўлення выканання важ-нейшых частак плана, невякарыстанне адшучаных срэды. Некаторыя аддзельны прэкт ператраўляўся ў дрэнна-снабжаных арганізацыі. Начальнік буйнейшага аддзела прамысловасці і энергетыкі тав. Чолах не ведае, як выконваецца народнагадзядарчачы план халі-6 на буйнейшых аб'ектах. Імяна гэтым можна выглуміць, што з года ў год вялікі сумы грошай, адшучаныя на капітальнае і жыллёвае будаўніцтва, не выкарыстоўваюцца.

Усё гэта не з'яўляецца рэзультатам якіх-небудзь выпадковых памылак або тэхнічнай неспэменнасцю таго ці іншага работніка. Не

